

ЯКАСЦІ НА ГЕНЕТЫКУ



Фота Анатоля КІЕШЧУКА

Сёння, дарэчы, вытворчыя магутнасці прад-прыемства загрузаны толькі на 60 %.

— За суткі перапрацоўваем 1200—1250 тон ма-лака, а маглі б дзве тысячы і нават болей, — ка-жа **часова выконваючы абавязкі дырэктара, намеснік дырэктара па эканоміцы холдынга «Бабуліна крынка» Сяргей ГАЛУХІН**. — Адбы-ваецца недазагрузка вытворчасці, і гэта лішнія траты. Ёсць раёны традыцыйна моцныя па малаку, як Кіраўскі або Магілёўскі, ёсць і сла-быя. Але патэнцыял ёсць ва ўсіх.

Нядаўна па даручэнні Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама на прад-прыемстве была створана група, якая працуе над якасцю малака і аказвае сельскагаспадар-чым арганізацыям тэхналагічную і метадычную дапамогу.

У яе склад увайшлі ветэрынары, заатэхнікі, якія спецыялізуюцца кожны па сваім кірунку. Нехта займаецца ветэрынарнай гінекалогіяй, нехта праблемамі малочнай залозы і гэтак да-лей.

— Спецыялісты выязджаюць і робяць дыяг-ностыку, даследуюць скрытыя мастыты і як-рава выражаныя клінічныя формы. У гэтым і заключаецца работа над якасцю малака нашай тэхналагічнай групы, — тлумачыць **намеснік дырэктара па сельскай гаспадарцы холдын-га «Бабуліна крынка» Алена БОДАК**. — Трэба аддзяляць малако ад хворай жывёлы і здоро-вай, забяспечыць яго рэалізацыю па гатунках. Калі ёсць магчымасць рэалізоўваць прадукт «экстра» і вышэйшым класам, чаму гаспадарка павінна губляць грошы.

“ Асноўныя прычыны — гэта недахоп кармоў і хваробы.

Малако — гэта ж тыя самыя кармы, іх якасць. Шмат гаспадарак, якія мы наведвалі, практычна не давалі жывёлам камбікармы, або колькасць іх у рацыёне кароў была нязначная. Безадказнасць, адным словам. Не ажыццяўляецца своечасовая выбракоўка кароў, пра што казаў Прэзідэнт. Адна дае больш малака, другая менш. Агульны вынік кульгае. Ёсць гаспадаркі, дзе за паўгода ад адной каровы надаілі ўсяго 479 літраў малака. Гэта ненармальна.

З 20 ліпеня аддзел выязджае ў раёны і працуе на базе той ці іншай гаспадаркі.

— Наш дзень часта пачынаецца а 3-й гадзі-не раніцы, едзем адразу на ранішнюю дой-ку, — расказвае Алена Бодак. — У панядзелак, напрыклад, працавалі ў Круглянскім раёне на перасовачнай даільнай устаноўцы ААТ «Друць-агра». Да гэтага рабілі агляд жывёл у «Новай Друці» ў Бялыніцкім раёне. Там, дзе работнікі добрасумленна ставяцца да сваіх абавязкаў, праблем няма. Трэба, каб была высокая чала-вечая адказнасць. Той жа аператар машыннага даення павінен вылучыць хворую карову і па-

ЗВЯЗДА

А як у іх?

Намеснік губернатара па эканаміч-ных пытаннях Кастрамской вобласці Расіі Юрый МАКАЎ:

— Асноўны ўпор мы робім менавіта на развіццё малочнай жывёлагадоўлі. Ставім мэту забяспечыць сябе малаком і стаць экс-парцёрамі. Але ў нас пакуль адчуваецца яго дэфіцыт. У выніку завозім малако з суседніх рэгіёнаў і, безумоўна, аказваем падтрым-ку тым прадпрымальнікам, якія займаю-цца жывёлагадоўляй. Адпаведныя праграмы ёсць на федэральным і абласным узроўнях. Безумоўна, канкурэнцыя вялікая, існуе шмат перапрацоўшчыкаў нашага малака і шмат малочнай прадукцыі, якую да нас завозяць. Вельмі востра стаіць пытанне якасці малака. Аднойчы нашы сяляне звярнулі ўвагу на тое, што ў продажы сустракаюцца падробкі, дзе пад маркай добрасумленнага вытворцы пра-даецца вельмі сумніўны прадукт. Быў назва-ны шэраг расійскіх прадпрыемстваў з іншых рэгіёнаў, не вельмі чыстых на руку. Сяляне нават збіраліся аб'яднацца ў нешта накшталт гільдыі, каб супрацьстаяць фальсіфікату. Мы, са свайго боку, робім усё, каб прадухіліць выпадкі падробак.

ведаміць пра гэта, каб сітуацыя не абвастрала-ся. Тады ў нас і надоі будуць добрыя, і якасць малака высокая.

Кіраўнік кампенсуе страты сам

У Камітэце па сельскай гаспадарцы і хар-чаванні Магілёўскага аблвыканкама прычыны падзення надояў таксама бачаць у не вельмі якасных кармах і не зусім прафесійных дзеяннях некаторых работнікаў. Таму і работа вядзецца так, каб ліквідаваць гэтыя прабелы.

— Лічбы пакуль не тыя, да якіх мы імкнёмся, але зрухі ёсць, — запэўнівае **першы намеснік старшыні камітэта Алена ШЫБУТ**. — Стаўка робіцца на галштынскую высокапрадукцыйную пароду, быкі якой закуплены нашым дзярж-племпрадпрыемствам. Гэта сям'явы фонд для ўсёй вобласці. Маці гэтых жывёл давалі па 11 ты-сяч і болей кілаграмаў малака ў год. Мы ставім планку 7 тысяч. І яе рэальна дасягнуць. Трэба толькі пераадолець шэраг праблем.

Па словах Алены Шыбут, патомства, атрыма-нае ў выніку асемяннення, патрабуе асобых умоў утрымання і кармлення. Галштынцы вельмі раз-борлівыя ў харчаванні і абы што есці не будуць. Трэба, каб корм быў па максімуме свежы і якасны. Таму сёлета асабліва ўвага ўдзяляецца закладцы і захаванню травяных кармоў. Усёды па вобласці будуюцца смяжныя траншэі, якія павінны быць гатовыя да верасня. Паралельна закладка сенажу вядзецца па сучасных тэхналогіях — у рулонах. Травы ў гэтым выпадку менш за ўсё псуюцца. Ход закладкі кармоў пільна адсочваюць спецыяльна створаныя камісіі на трох узроўнях — самой гас-падаркі, раёна і вобласці. Прычым, калі абласная камісія выяўляе недахопы, кіраўнік гаспадаркі ры-зыкуе кампенсаваць страты са сваёй кішэнні.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

АРЫЕНТАЦЫЯ — ЭКСПАРТ

ПУНКТЫ РОСТУ

На Віцебшчыне ўсё часцей укладваюць грошы ў «малочку». У тым ліку і бізнес-структуры з іншых краін. У прыватнасці, інтарэс і рэальныя справы ёсць з боку кітайцаў, славакаў, расіян... У малако цяпер, як канстатуюць эксперты, інвеставаць выгадней, чым у каштоўныя металы. Таму яго, напэўна, можна лічыць «белым золатам».

Кітайскі інтарэс

Інвестары з Паднябеснай вельмі актыўна засвойваюць укладанні ў малочную галіну. Аблвыканкамам з фірмай Drex Food Group Co., Ltd падпісаны дагавор, каб рэаліза-ваць інвестыцыйны праект па ўзвя-дзенні фермаў. Гэта кампанія з'яві-лася на рынку дзесяць гадоў таму. Яна — адна з лідараў у КНР у сферы жывёлагадоўлі, спецыялізуецца на вырошчванні бычкоў, вытворчасці малака і яго рэалізацыі. Геаграфія супрацоўніцтва шырокая — ад Азіі да Аўстраліі.

Гэтага інвестара зацікавіла Бела-русь і таму, што на ўзроўні кіраўніц-тва краіны падтрымліваюць інвеста-раў у сельскую гаспадарку. І праект на поўначы нашай краіны — частка рэалізацыі канцэпцыі «Адзін пояс — адзін шлях».



На тэрыторыі канцэрна «Дзеекасельскі» ў Гарадоцкім раёне.

Фірма гатовая ўкласці на пер-шым этапе 200 мільёнаў долараў. Далей — болей... Для параўнання, летась у большасці раёнаў вобласці на такім узроўні быў гадавы бюд-жэт.

На фермах, якія адпавядаюць усім патрабаванням XXI стагоддзя, плануецца выкарыстоўваць ізраіль-скія тэхналогіі.

У Сенненскім і Талачынскім раё-нах інвестарам для рэалізацыі пра-екта прапанавалі плошчы — каля 45 тысяч гектараў. Буйны малочны комплекс будзе арыентавацца ў вы-творчасці на экспарт. Працаваць для адпраўкі прадукцыі як у Кітай, так і ў краіны Еўрапейскага саюза. А каб перапрацоўваць малако ў экспарта-арыентаваную прадукцыю, на Віцеб-шчыне абнаўляюць і мадэрнізуюць абсталяванне заводаў.

Праграмісты... для фермаў

Тут захоча працаваць моладзь! — упэўнена кіраўніцтва Віцебскага абл-выканкама. Акцэнт робяць на тым, што самыя лепшыя і перспектыўныя малочнатаварныя комплексы — па-трабаванне часу. Сярод персаналу будуць запатрабаванымі і прагра-місты. Стане ў краіне і больш ме-хатронікаў — прадстаўнікоў новай рабочай прафесіі ў рэспубліцы. Ка-лі даступна растлумачыць, размова ідзе пра рабочых на ўчастках, апера-цыях, дзе патрабуецца фактычна ін-жынерная тэрэтычная і практычная падрыхтоўка.

Такія спецыялісты ўжо працуюць у розных галінах: машынабудоўлі,

радыёэлектроніцы, перапрацоўчай прамысловасці і гэтак далей.

Зразумела, што на сучасных фер-мах будзе неабходны персанал, які зможа абслугоўваць складанае аб-сталяванне. Фізічная праца будзе мінімілізавана.

Дарэчы, у Віцебскім раёне ўжо некалькі гадоў функцыянуе ферма «Віцебскаблгаза». Калі адкрылася, яе абсталяванне не мела аналагаў. За людзей, якіх можна аднесці да мехатронікаў, амаль усё робяць ро-баты. Механізаваная сістэма нават кармы загрузае сама. Каб кароў-кам заўсёды было камфортна, выка-рыстоўваецца сістэма, якая рэгулюе вільготнасць, тэмпературу. Адпачы-ваюць рагулі пры інфрачырвоным асвятленні...

У Расію без праблем

У хуткім часе ў рамках V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ўзаемадзе-янне краін па сельскагаспадарчым кірунку стане прадметам для аб-меркавання па тэматычнай секцыі «Аграрная палітыка Саюзнай дзяр-жавы: вопыт, праблемы, перспек-тывы». Вельмі цікавым з пункту гледжання рэдакцыі «МС» падаец-ца прыклад дзейнасці паспяховага бізнесу расійскіх бізнес-структур у Беларусі.

Гаворка ідзе аб канцэрне «Дзее-касельскім», якому больш за дзе-сяць гадоў. Ён аб'ядноўвае прад-прыемствы ў паўночнай сталіцы Расіі, дзе знаходзіцца галаўны офіс. А ў Ленінградскай і Варонежскай абласцях перапрацоўвае ўласную прадукцыю, якую далей рэалізуе ў фірменным гандлі.

У Гарадоцкім раёне інвестар уклаў грошы ў «малочку». Комплекс філіяла «Віраўлянскі» замежнага прадпрыемства «Дзеекасельскі-Гарадок» працуе ўжо дзявяты год. Кармавая база — свая. Надоі з каро-вы адны з самых лепшых у вобласці: летась на адну карову выходзіла па 8087 літраў малака. «Белае золата» вырабляецца найлепшай якасці — 100 % экстра-класа.

Што датычыцца ўмоў працы, то, калі ў многіх замежных фірмах лічбы заробкаў не агучваюць, тут не ўтой-ваюць, што «па пяцсот» долараў у эквіваленце самыя старанныя апера-ратары машыннага даення пачалі зарабляць ужо некалькі гадоў таму. Работнікам — бясплатнае харчаван-не, прэміі — да юбілеяў, дзяржаўных свят. Тых, з каго бяруць прыклад ка-легі, запрашаюць у Санкт-Пецярбург на карпарацыйныя святы.

І што немалаважна — праблем са збытам прадукцыі ў Расію, з якімі сутыкаюцца беларускія вытворцы, у іх не было.

Дарэчы, у Беларусі ёсць яшчэ адна «дачка» канцэрна. ТАА «На-рчанская Ніва 2004» знаходзіцца ў Мядзельскім раёне. Фірма ство-рана ў 2004 годзе. Спецыялізацыя такая ж, як і ў Гарадоцкім раёне.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.